



УНІВЕРСІТЭЦКІ ВЕСНІК

№ 5
(260)
красавік
2019

Выдаецца з мая 1996 г. Пэрыядычнасць – 1 раз на месяц

Газета Установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ – 2019

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» прайшла ў нашым універсітэце 18 красавіка. У ёй прынялі ўдзел каля 120 навукоўцаў з Беларусі, Польшчы, Расіі і Італіі. Сёлета «Куляшоўскія чытанні» праводзіліся ў трыццаць шосты раз.

Як адзначыў удзельнік пленарнага пасяджэння – кандыдат філалагічных навук дацэнт Яраслаў Іванавіч Клімуць, які, дарэчы, з'яўляецца адным з ініцыятараў і пачынальнікаў правядзення мерапрыемства такога ўзроўню і маштабу: «Куляшоўскія чытанні» пачалі праводзіцца з 1984 года, а сучасны фармат набылі ўжо з 1994 года».

Традыцыя на канферэнцыі абмяркоўваліся актуальныя праблемы мовазнаўства, літаратуразнаўства, метадык выкладання гуманітарных дысцыплін. У 2015 годзе ў сувязі з аб'яднаннем гістарычнага і філалагічнага факультэтаў у адзін факультэт у межах канферэнцыі пачалі разглядацца пытанні гістарычнага характару. У гэтым годзе арганізатарам канферэнцыі стала кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства, а мадэратарам – Таццяна Віктараўна Масяйчук, загадчык кафедры, кандыдат філалагічных навук.

... На гадзінніку 9:30. Канферэнц-зала паступова запаўняецца выкладчыкамі і студэнтамі. Мерапрыемства аб'явае быць цікавым, змястоўным і насычаным, таму вялікае памяшканне цалкам запоўнена.

Пры ўваходзе размешчана выстава, на якой – тры тэматычныя экспазіцыі. Першая экспазіцыя прадстаўлена творами вядомага беларускага паэта Аркадзя Куляшова, чыё 105-годдзе з дня нараджэння адзначалася ў лютым 2019 года і чыё імя з гонарам носіць

наш універсітэт. Другая экспазіцыя прысвечана літаратурнай і навуковай дзейнасці доктара філалагічных навук прафесара Васіля Іванавіча Рагаўцова – паэта, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужа-

навук Аленай Валер'еўнай Цімошчанка. Яна адзначыла, што з кожным годам цікавасць да мерапрыемства ўзрастае і павялічваецца аўдыторыя слухачоў, пажадала цікавай і плённай працы.

Аўдыторыю павітала таксама намеснік дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта Алена Іванавіч Галавач, якая пажадала ўсім удзельнікам прадуктыўнай працы, выпрацоўкі нестандартных навукова-практычных рашэнняў і генеравання новых ідэй.

Першай з дакладам выступіла загадчык кафедры грамадзянскага і гаспадарчага права Юлія Васільеўна Алянькова, якая вельмі кранальна і эмацыянальна расказала пра творчасць А. Куляшова і феномен культурнай памяці: «Гісторыя і памяць – гэта не адно і тое ж. Гісторыя – гэта архіў, а памяць – гэта тое, што будзе заўсёды».

Яраслаў Іванавіч Клімуць таксама прысвяціў сваё выступленне творчасці А. Куляшова, у прыватнасці ахарактарызаваў літаратурную рэмінісцэнцыю як мастацкі прынтэп у паэме «Варшаўскі шлях». Яраслаў Іванавіч адзначыў, што важную ролю ў напісанні паэмы адыграла сярэбрыца А. Куляшова з А. Твардоўскім, Куляшоў ствараў вобраз той самай краіны, аб'яднанай вялікай краіны – Беларусі».

Людміла Цімафееўна Кілявая, доктар філалагічных навук, прафесар лінгвістычна-тэхнічнага ўніверсітэта ў Свечы (Польшча) раскрыла актуальную, асабліва для моладзі, тэму «Транскамунікацыя як вынік транскультуральнасці». Людміла Цімафееўна гаварыла аб камунікацыі ў цэлым і віртуальных зносінах у прыватнасці, назвала прычыны феномену транскамунікацыі, падзялілася ўласнымі даследаваннямі.

Кацярына Мікалаеўна Васіленка, дактарант кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных

навук, дацэнт выступіла з дакладам «Жанравая арганізацыя інтэрнэт-дыскурсу», патлумачыла, як з дапамогай глабальнай сеткі Інтэрнэт ажыццяўляецца камунікатыўнае ўзаемадзеянне паміж людзьмі, прывяла прыклады жанраў інтэрнэт-дыскурсу.

Апошні даклад пленарнага пасяджэння быў прысвечаны незвычайнаму чалавеку, паэту і мовазнаўцу В.І. Рагаўцову. Сябарпаэта – Генадзь Антонавіч Арцямёнак, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт – расказаў аб яго навуковай і творчай дзейнасці.

Напрыканцы пасяджэння таленавітая студэнтка 4 курса гісторыка-філалагічнага факультэта Караліна Пішчанка выканала песню, прысвечаную роднаму краю.

Пасля невялікага перапынку для ўдзельнікаў канферэнцыі была праведзена экскурсія па Зале славы ўніверсітэта, а з трох гадзін пачалі працаваць секцыйныя пасяджэнні. У межах канферэнцыі гэтага года была арганізавана работа 7 секцыйных тэматычных пасяджэнняў. Выступоўцы закранулі тэмы, якія датычацца не толькі спадчыны А. Куляшова, але і іншых пісьменнікаў, абмяркоўвалі актуальныя пытанні мовы, гісторыі, культуры.

Арганізатары і госці канферэнцыі адзначаюць высокі навуковы ўзровень прадстаўленых работ, граматыку пастаноўку даследчай праблематыкі, а таксама выказваюць спадзяванні на тое, што цікавасць да тых праблем, якія абмяркоўваліся на канферэнцыі, будзе толькі ўзрастаць, а традыцыя «Куляшоўскіх чытанняў» будзе паспяхова працягвацца.

Крысціна БАРМУЦКАЯ, Кірыл НІКІЦІН, Юлія ПАПСУЕВА, Юлія ШУЦЬЕВА, студэнты I курса спецыяльнасці «Журналістыка (Друкаваныя СМІ)».

Дарагія студэнты, выкладчыкі, работнікі ўніверсітэта!

Шчыра віншуюем вас са святам вясны і працы – 1 Мая!

«Мір! Праца! Май!» – тры гэтыя словы грэюць душу адчуваннем міру, спакою, незвычайнай радасці і надзеі на лепшае. Няхай Першмай прывітае ў ваша жыццё шчасце, радасць і веселасць!

Праца заўсёды прысутнічае ў нашым жыцці, няхай яна заўсёды будзе плённай! Хай поспех заўсёды будзе побач, а шанцаванне суправаджае ва ўсіх вашых распачыненнях! Хай Першмай адкрые новую старонку для рэалізацыі новых магчымасцей, пастаўленых мэт, для праявы творчых і іншых асобавых якасцяў, якія забяспечаць поспех у працы!

Шчыра жадаем міру на зямлі, магчымасці працаваць за годную аплату і спакою ў сэрцы!

Зусім невыпадкова нашы дзяды і прадзеды перамаглі захопнікаў вясной, і менавіта ў маі. І таму ёсць яшчэ адна нагода – павіншаваць вас з Днём Перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў Вялікай Айчыннай вайне!

Гэты дзень напаяў сэрцы бязмежнай падзякай усім тым, хто здзейсніў вялікі подзвіг і падарыў нам мірнае неба над галавой, – нізкі паклон дарагім ветэранам! Жадаем усім шчасця, радасці, дабрабыту, спакойнага, бясхмарнага жыцця!

З Днём Перамогі! Хай мужнасці і гераізм гэтага вялікага свята ніколі і нікім не забываюцца. Хай дух перамогі натхняе сэрца і вядзе наперад – да новых подзвігаў, поспехаў і дасягненняў. І няхай увесь свет заўсёды жыве мірна, а пра войны нагадае толькі гэта свята.

Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універсітэта.

Віншуюем!

Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універсітэта віншуюць з юбілеем

ДЗЕДАВЕЦ

Вольгу Анатольеўну, ІГУМЕНАВУ

Наталлю Валер'еўну.

Прыміце самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і дабрабыту! Хай працоўныя будні не прыносяць стомы, жыццё не пакіне непакараных вышын, а наперадзе будучы новыя праекты і дасягненні!

Міжнародны форум на ФПіМА

Больш за 200 дакладаў было ўключана ў праграму Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Сучасныя тэндэнцыі развіцця пачатковай і эстэтычнай адукацыі», якая прайшла 28 сакавіка 2019 года ў МДУ імя А.А. Куляшова.

Удзельнікамі канферэнцыі, прысвечанай 60-годдзю факультэта пачатковай і музычнай адукацыі, сталі выкладчыкі ВНУ, супрацоўнікі навукова-даследчых устаноў і ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых, педагогі сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, аспіранты, студэнты з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама спецыялісты з Расійскай Федэрацыі і Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Найбольш актыўны ўдзел у канферэнцыі сярод устаноў вышэйшай адукацыі прынялі: наш універсітэт (23 даклады) і Тульскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Л.М. Талстога (12 дакладаў), а таксама Аршанскі каледж ВДУ імя П.М. Машэрава (10 дакладаў), Горацкі педагагічны каледж МДУ імя А.А. Куляшова (6 дакладаў), сярэдняя школа №19, 23, 27, 33, 40 (г. Магілёў), №1 імя М. І. Пашкоўскага (г. Бялынічы), №10 (г. Пінск) і дапаможная школа №24 (г. Орша).

Пленарнае пасяджэнне адкрыў

першы прарэктар МДУ імя А.А. Куляшова доктар гістарычных навук Д.С. Лаўрыновіч, які павітаў гасцей мерапрыемства і пажадаў удзельнікам плённай працы. Дэкан факультэта кандыдат філалагічных навук А.В. Іванову адзначыў, што такая шматлікая і прадстаўнічая канферэнцыя праходзіць на факультэце ўпершыню, і выказаў спадзяванне, што яна стане рэгулярнай. Творчае прывітанне ўдзельнікам форума падрыхтаваў аркестр народных інструментаў пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры музыкі і эстэтычнай адукацыі П.П. Забелава.

Уласна навукова-вая частка пленарнага пасяджэння ўключала сем дакладаў, прысвечаных актуальным кірункам педагогікі пачатковай і эстэтычнай адукацыі. Прафесар Маскоўскага дзяржаўнага абласно-

га ўніверсітэта доктар педагагічных навук Н.А. Горлава ахарактарызавала сучасных дзяцей і раскрыла педагагічныя стратэгіі іх развіцця. Загадчык лабараторыі пачатковай адукацыі НІА (г. Мінск) кандыдат педагагічных навук А.А. Гулецкая распавяла пра змест новага адукацыйнага стандарту на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Доктар філалагічных на-

канспектаванне з ліста.

Эстэтычны блок пленарнага пасяджэння канферэнцыі склалі змястоўныя даклады старшага выкладчыка Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (г. Мінск) кандыдата мастацтвазнаўства Л.В. Скачко (тэма даклада «Роля транскрыпцыі падчас эстэтычнага выхавання навучэнцаў-акардэаністаў дзіцячых музычных школ мастацтва»), прафесара кафедры музыкі і эстэтычнай адукацыі МДУ імя А.А. Куляшова доктара педагагічных навук Б.А. Галяшэвіча («Латэнтная сутнасць практыка-арыентаванага рэсурсу музыкі») і дацэнта Маскоўскага педагагічнага дзяржаўнага ўніверсітэта кандыдата педагагічных навук Э.М. Галямавай («Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу падчас арганізацыі мастацка-творчай дзейнасці малодшых школьнікаў»).

У апошнім з дакладаў раскрываўся вопыт, атрыманы дацэнтамі кафедры пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі факультэта юбіляра А.А. Свірыдзенка і



На пленарным пасяджэнні канферэнцыі

вук прафесар Маскоўскага гарадскога педагагічнага ўніверсітэта С.У. Ліхачоў акрэсліў месца ў сістэме працы па развіцці маўлення вучняў такога практыкавання, як

Д.А. Доўгалеў пры рэцэнзаванні вучэбнай літаратуры для I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Пасля перапынку, які ўключыў экскурсію ў Залу славы ўніверсітэта, праца канферэнцыі працягнулася ў шасці секцыйных пасяджэннях, ключавымі праблемамі якіх сталі павышэнне якасці выхавання малодшых школьнікаў, рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу і выкарыстанне інавацыйных адукацыйных тэхналогій у пачатковай адукацыі, развіццё педагагічных здольнасцей і прафесійна значных якасцей асобы настаўніка пачатковай класаў, актуальныя праблемы эстэтычнай адукацыі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі і ў сістэме дадатковай адукацыі.

Па сведчанні дацэнта Э.М. Галямавай (г. Масква), на пасяджэннях «панавала душэўная атмасфера поўнага ўзаемаразумення настаўнікаў, выкладчыкаў каледжаў і ВНУ Беларусі і Расіі». На секцыях былі адзначаны падобныя праблемы ў сістэме пачатковай і эстэтычнай адукацыі нашых краін і выяўлены розныя шляхі іх вырашэння.

Д.А. ДОЎГАЛЬ, намеснік дэкана па навуковай рабоце ФПіМА, С.П. ЧУМАКОВА, загадчык кафедры пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі. Фота В.І. Еўмянькова.

6 апреля 2019 г. в ИПКиП университета официально открылся кабинет профориентационной диагностики. На базе данного кабинета учащиеся 9–11 классов учреждений общего среднего образования г. Могилева и Могилевской области смогут получить квалифицированное психолого-педагогическое консультирование специалистов высшей школы на предмет своего профориентационного выбора.

Открытие кабинета завершает целый комплекс организационных мероприятий. Ровно месяц назад на базе одного из компьютерных классов ИПКиП в рамках новой образовательной программы «Мой профессиональный выбор» учащимися СШ № 5 г. Могилева была впервые апробирована современная профориентационная диагностика «Effecton – Профориентация 5.0». Она включает в себя набор из 8 профориентационных методик, которые позволяют одновременно протестировать 10–15 старшеклассников. Диагностика содержит также «Словарь профессий» и «Банк профессиограмм». По результатам тестирования готовится индивидуальное диагностическое заключение, где указываются рекомендуемые школьникам профессии и перечень соответствующих для поступления учебных заведений.

В день открытия класса профориентационной диагностики еще 19 учащихся СШ № 2 г. Чаусы (всего 42 старшеклассника этого учебного заведения) смогли получить максимум необходимой информации о своем будущем профессиональном выборе.

«Мне вдвойне приятно, что в Год малой родины в официаль-

В ИПКиП открылся кабинет профориентационной диагностики

ном открытии кабинета профориентационной диагностики приняли участие старшеклассники Чаусской средней школы № 2, в которой я когда-то начинал учиться сам, – говорит директор ИПКиП



И.В. Шардыко. – Как будто вместе с ребятами еще раз прикоснулся к истокам. Договорились наладить связи с родным моим сердцу учебным заведением на постоянной основе: уже в этом году проработать вопрос о включении Чаусской средней школы в состав Регионального кластера, созданного на базе МГУ имени А.А. Кулешова».

Всего за прошедший месяц преимущества новой профориентационной программы уже успели оценить более 100 человек. Это учащиеся 9–11 классов средних школ №№ 5 и 19 г. Могилева, а также старшеклассники уже упомянутой СШ № 2 г. Чаусы. В ближайшее время к ней должны подключиться учащиеся средней школы № 4 и гимназии № 2 г. Могилева, а также гимназии г. Мстиславля. Формирование пакета заявок на данную образовательную программу продолжается. По отзывам самих участников проекта и сопровождающих их педагогов, данная профориентационная диагностика, безусловно, помогает учащимся сделать свой правильный профессиональный выбор и приобретает все большую популярность среди учебных заведений Могилевского региона.

Показательно, что только за последние 2 года это уже третий новый образовательный проект, реализованный на базе ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова. Он стоит в одном ряду с открытием в ИПКиП летом 2017 г. Центра китайского языка и культуры (через него уже прошли обучение более 200 человек), а также созданием в августе 2018 г. специализированного Кабинета по изучению русского языка как иностранного, на базе которого тогда получила путевку в жизнь первая в своем роде в Могилевском регионе образовательная программа «Летняя школа

русского языка» для иностранных граждан из Туркменистана, Китая и Японии (только с начала 2018/2019 уч. г. этой программой воспользовались 36 иностранных слушателей).

НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Важно отметить, что все эти проекты самокупаемы. Они значительно укрепили материально-техническую базу самого ИПКиП и экономический потенциал всего



университета в целом, – подчеркивает их главный модератор И.В. Шардыко. – Только в 2018 г. всеми формами дополнительного образования в ИПКиП было охвачено около 2,5 тыс. человек (почти на 140% больше, чем в 2017 г.), а рост кассовых доходов и рентабельность по отношению к прошлому году составили 110,4 и 127,4 процентов соответственно». По оценке специалистов отдела дополнительного образования взрослых Министерства образо-

вания Республики Беларусь, МГУ имени А.А. Кулешова превращается в по-настоящему ведущий образовательный и культурный региональный центр не только высшего, но и дополнительного образования.

«Впереди нас ждут новые образовательные проекты, – заключает И.В. Шардыко. – Еще в этом учебном году планируется открытие Студии эстетического развития для детей дошкольного и младшего школьного возраста в школе развития «Познайка». До конца календарного 2019 г. попытается повысить свой образовательный статус Центр китайского языка и культуры ИПКиП: совместно с нашими китайскими партнерами из Пекинского университета на его базе планируется открытие первого в Могилевском крае Института Конфуция. Планируется реализация и целого ряда других образовательных проектов. Главное, что коллектив ИПКиП видит перспективу и готов к дальнейшему развитию вместе со своим университетом, на благо жителей Могилевского региона и родной Беларуси».

Новая образовательная программа «Мой профессиональный выбор», официально запущенная 6 апреля 2019 г., должна занять в ряду перспективных проектов развития университета свое достойное место!

Наш кор.

ПА СТАРОНКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ

3 25 па 29 сакавіка 2019 года Магілёў прымаў удзельнікаў 35-й юбілейнай Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура». У наш горад з'ехаліся прадстаўнікі шасці абласцей Беларусі, горада Мінска, Рэспублікі Польшча.

Як падкрэсліла галоўны спецыяліст Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь І.У. Булаўкіна, Магілёў нездарма мае гонар праводзіць алімпіяду менавіта па названых дысцыплінах. У гэтым вялікая заслуга магілёўскага педагогаў, якія на такім высокім узроўні рыхтуюць каманду вобласці, што ўжо колькі гадоў запар атрымлівае першае агульнакаманднае месца ў спаборніцтвах.

На ўрачыстым адкрыцці, якое адбылося ў канцэртнай зале абласнога Цэнтра творчасці, таленавітую моладзь вітала прадстаўнікі адміністрацыі горада, навукоўцы, члены журы. Ад імя аблвыканкама алімпіяднікаў павіншаваў начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі У. У. Рыжкоў, ад МДУ імя А.А. Куляшова – прарэктар па вучэбнай рабоце А. В. Дзячэнка.

Старшыня журы алімпіяды, дырэктар філіяла «Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі доктар філагічных навук прафесар І. В. Саверчанка (дарэчы, у мінулым – студэнт філагічнага факультэта МДП імя А. А. Куляшова) адзначыў, што такія мерапрыемствы – сапраўднае свята, знак таго, што дзяржава, урад клапацяцца аб інтэлектуальным развіцці моладзі. «Мы маем тысячагадовую традыцыю мастацкага слова, якую закладалі Кірыла Тураўскі, Еўфрасіння Полацкая, Мікола Гусоўскі, Францішак Багушэвіч, – падкрэсліў выступаюца. – І сёння нам ёсць чым ганарыцца – перш за ўсё нашай таленавітай моладдзю!»

Незвычайна ўразлівым і краўнальным было выступленне Д.А. Доўгалея, намесніка дэкана факультэта пачатковай і музычнай адукацыі, найлепшага па рэспубліцы трэнера алімпіяднікаў. На пытанне аб ролі алімпіяды ў жыцці Дзмітрый Аляксандравіч прапанаваў адказаць сваім былым вучням, а цяпер – студэн-



Члены журы алімпіяды

там розных навучальных устаноў Беларусі. Відэазапісы адказаў былі прадстаўлены глядачам, захапілі сваёй неардынарнасцю, нетыповасцю і ўжо з першых хвілін, няка сабе пакуль зусім не конкурсных, настроілі ўдзельнікаў на тое, што перамагчы магілёўскую каманду будзе не так проста.

Рэспубліканская алімпіяда праводзілася на базе Магілёўскага прафесійнага электратэхнічнага каледжа. 119 вучняў IX–XI класаў змагаліся за перамогу. На працягу трох дзён праходзілі асобныя туры алімпіяды – пісьмовы водгук на мастацкі твор, комплексная работа па прадметах і вуснае выказванне на прапанаваную тэму.

Падвядзенне вынікаў паказала належны ўзровень падрыхтоўкі навучэнцаў. Магілёўская каманда ў гэты раз прадэманстравала высокі клас – з 16 прадстаўнікоў нашай вобласці ў 12 чалавек дыпломы I, II і III ступені, у 1 – пахвальны водзвы. Асабліва ўзрадавала гэта выпускнікоў, бо пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах аўтаматычна атрымліваюць па іх 100 балаў, а пры паступленні на профільны спецыяльнасці залічваюцца без іспытаў.

Ад Магілёва гонару быць членамі

журы мерапрыемства такога выскога ўзроўню былі ўдасяганы 4 выкладчыкі, прычым 3 з іх ад МДУ імя А.А. Куляшова (А.В. Доўгалея, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта замежных моў, кандыдат філагічных навук, дацэнт; В.І. Караткевіч, старшы выкладчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый; В.М. Шаршнёва, дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філагічных навук, дацэнт) і 1 – ад Беларуска-Расійскага ўніверсітэта (А.В. Шарапава, старшы выкладчык кафедры «Гуманітарныя дысцыпліны», дарэчы, у недалёкім мінулым – старшы выкладчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый МДУ імя А.А. Куляшова). Сваімі ўражаннямі ад алімпіяды яны падзяліліся з чытачамі газеты «Універсітэцкі веснік».

А.В. Шарапава: «Вельмі ўразіла тое, што ў вольны час у навучэнцаў была багатая культурна-асветніцкая праграма: экскурсіі па Магілёве, заагагічным садзе і Буйніцкім полі, музеях горада, прагляд спектакля тэатра лялек, наведванне МДУ імя А.А. Куляшова. У Магілёўскім электратэхнічным каледжы, акрамя непасрэдна спаборніцтваў, ладзілася сустрэча з выдавецтвам «Аверсэв», майстар-класы па візажы і прычосках, што так неабходна дзяўчатам, якія складалі пераважную большасць каманд. Усё гэта давала магчымасць не толькі адпачыць ад складаных конкурсаў, але і ўзбагаціцца новымі знаёмствамі, адкрыццямі, эмоцыямі».

В.М. Шаршнёва: «Адчуваць сябе членам журы такога маштабнага конкурсу не проста прыемна.

Магчыма, гэта своеасабліва ацэнка шматгадовай напружанай працы. І ад таго, што гэта праца заўважана на дастаткова высокім узроўні, заўважана і ацэнена праца тваіх калегаў; што пастаянна гучыць назва ўстановы, якая стала для цябе дарагой і роднай; што зусім недарэмна затрачана столькі сіл і намаганняў і, урэшце, ад таго, што бачыш слёзы шчасця на вачах моцных і настойлівых дзяўчат магілёўскай каманды пераможцаў, – узнікае незвычайнае, хвалючае адчуванне ўпэўненасці ў тым, што жыццё праходзіць недарэмна, што самае цікавае яшчэ напе-

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ

юць усе песімістычныя прагнозы наконт нашай мовы, літаратуры і культуры».

В.І. Караткевіч: «Я абсалютна шчыра магу сказаць, што ўжо некаторы адрэзак свайго жыцця вымяраю алімпіядамі. Вельмі рады, што сёлета дарагую сэрцу алімпіяду прымаў мой любімы Магілёў, а родны ўніверсітэт гасцінна расчыніў дзверы перад алімпіяднікамі і паказаў найлепшае, што мае для будучых студэнтаў. У прыватных гутарках з гасцямі алімпіяды, членамі журы, настаўнікамі ўсе адзначалі высокі ўзровень арганізацыі такога адказнага мерапрыемства. Лічу, што сёлетняя алімпіяда была адной з найлепшых!»

Думаецца, што мы маем права з упэўненасцю сказаць, што алімпіяда па беларускай мове і літаратуры – гэта сапраўднае свята, свята ведаў, свята беларускасці. Гэта прыклад гасціннасці, добразычлівасці, спагады – тых якасцей, якія характарызуюць нашу нацыю. Міжволі ўгадваюцца словы Цёткі: «Бедны той, хто не мае скарбаў вечных – скарбаў душы. Такі скарб, каторы ніхто і ніколі адабраць у нас не здолее, – гэта любоў да Бацькаўшчыны, да свайго народа, да роднай мовы. Родная мова – душа народа. Пакуль жыве мова, жыве і народ». А алімпіяда яшчэ раз паказала, што ёсць тая, хто мае «сілу і адвагу трымацца роднага слова», што ёсць каму развіваць далей родную мову, узбагаджаць свой народ ведамі і культурай.



А.В. Дзячэнка на ўзнагароджанні пераможцаў

раўдне. Вельмі важным у прафарыентацыйным плане было наведванне алімпіяднікамі МДУ імя А.А. Куляшова. Шчыра хочацца бачыць прагнаў да ведаў дзяцей у якасці студэнтаў нашай установы».

А.В. Доўгалея: «Гэта алімпіяда была для мяне асабіста таксама юбілейнай: акурат вясной 2008 года ўг. Пінскія першы раз у якасці члена журы прымала ўдзел у заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды. Я ўдзячна лёсу, што маю дачыненне да гэтага інтэлектуальнага спаборніцтва. Па-першае, цэлы тыдзень ты існуеш у цудоўным асяродку аднадумцаў, сапраўдных прафесіяналаў і проста шчырых сяброў, якія знаходзяцца з табой на «адной беларускамоўнай хвалі». Па-другое, асалоду ад працы і зносінаў з таленавітай, разумнай і шчырай моладдзю нашай краіны ні з чым не параўнаць; школьнікі абвярга-

А.В. ДОЎГАЛЕЯ,
В.І. КАРАТКЕВІЧ,
В.М. ШАРШНЁВА,
А.В. ШАРАПАВА.

Я – студент!

Кого не спроси, все скажут, что студенческие годы – это лучшие годы жизни! Я, студент первого курса факультета физвоспитания, не могу не согласиться с этим утверждением. Студенты – это уже не школьники. Все такие серьезные, взрослые, воспитанные. Но все же я хочу рассказать про жизнь «первашей» – первокурсников, которых так ласково называют ребята старших курсов.

ЦТ сдано, вступительные экзамены тоже, дело за малым – осталось ждать. Август... Скрестив пальцы, жду список поступивших на сайте вуза – и, наконец, вот он, заветный документ. Дрожащими руками открываю его и нахожу глазами свою фамилию. Да! Я студент!

1 сентября для меня был очень особенным днем: по-необычному праздничный, не такой, как в школьные годы. Актный зал первого корпуса собрал всех первокурсников и началось знакомство со всей администрацией вуза. После знакомства были визитные карточки от старшестудентов всех факультетов. А я сидел и не мог оторвать глаз. Все ребята такие талантливые, прямо светятся на сцене, хотелось быть такими, как они, и следовать их примеру.

После небольшого концерта все студенты разъехались по своим корпусам, где «перваши» разделились по группам и знакомились с кураторами. Куратором моей группы стала Тамара Петровна Костюкович, которая чем-то напомнила мне маму. Она оказалась строгим, но очень добрым и отзывчивым преподавателем. И весь первый семестр напоминала нам, чтобы мы хорошо кушали, тепло одевались, высыпались и не забывали про учебу, чем еще больше напоминала моим одноклассникам родителей.



В. Блинников

Каждая пара лекционной недели для меня была как праздник: новые преподаватели, новые предметы, все так интересно. Каждый входящий в аудиторию преподаватель сразу приковывал к себе взгляд своей речью, разносторонней эрудицией и просто интересными рассказами о своей дисциплине. Все преподаватели обращаются к студентам на Вы, что уже само по себе вызывает у каждого студента желание показать себя с лучшей стороны.

Я не побоюсь сказать, что на факультете физвоспитания лучший декан на свете – Владимир Владимирович Шутков. Он тот человек, который заботится о студентах своего факультета и с трепетом относится к ним. Я был очень удивлен, когда он впервые зашел в аудиторию и уже почти каждого студента знал по имени, а нас, первокурсников, было более 60 человек!

Учеба и жизнь в университете оказались очень увлекательными и интересными:

разные творческие и праздничные мероприятия, в которых каждый студент мог с удовольствием поучаствовать. Ведь если ты студент, то ты полон сил и энергии, и почему бы не попробовать себя в чем-то новом.

Время шло, сессия приближалась... Студенты старших курсов то и дело говорили о пересдачах, что очень пугало «первашей». Однако я сохранял спокойствие и просто повторял пройденный материал. Первый зачет – это разведка. Вопрос-ответ – и вот преподаватель берет ручку и пишет в зачетку заветное слово – «зачтено». Все оказалось легче, чем нам рассказывали.

На экзаменах чуть сложнее, но если готовиться – сессия проходит легко и не вызывает никаких проблем. Скоро начнется вторая сессия, и я не на минуту не усомнился в выборе факультета и будущей профессии. Я получу специальность, которая мне по душе, и надеюсь, что работа будет доставлять мне удовольствие, чего искренне желаю всем студентам планеты!

Хочу сказать напутствующие слова тем, кого будут называть «первашами» в следующем учебном году.

В студенческие годы мы становимся более ответственными, потому что понимаем, что впереди нас ждет множество разных ситуаций, с которыми нам предстоит справляться самим. В университете можно завести себе много друзей, которые станут тебе опорой и поддержат тебя, когда это будет необходимо. И если ты студент, то ты просто должен быть полон сил и энергии, учишься и знаешь: ты можешь все – надо только захотеть. Пробуй, ошибайся, снова пробуй, развивайся во всех направлениях, удачи тебе во всех твоих начинаниях! И запомни: студенческие годы – это лучшие годы жизни!

Влад БЛИННИКОВ,
студент I курса
факультета физвоспитания.

Читайте или не читайте – вот в чем вопрос...

16 марта, в рамках олимпиады МГУ имени А. А. Кулешова по русскому и белорусскому языкам, был проведен опрос школьников на предмет их интереса к русской литературе в рамках школьной программы, а также к современной литературе.

Практически все учащиеся высказали заинтересованность к произведениям действующей программы по русской литературе. Большинство из них отметили, что читают книги, не входящие в школьный курс. Ответы на вопрос о том, какая литература больше нравится – классическая или современная, – разделились почти поровну, однако желание видеть в программе по русской литературе произведения современных авторов выразило более 88% респондентов.

К сожалению, в ответах на вопрос: «Имена каких современных авторов Вам знакомы?» – практически не было названо ни русских, ни белорусских имен, самыми популярными ответами оказались Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Лишь единицы назвали Б. Акунина, В. Пелевина, С. Лукьяненко. А о современной белорусской писательнице, лауреате Нобелевской премии Светлане Алексиевич вспомнил лишь один учащийся!

А ведь чтение – это универсальное средство для развития ума. Средство, которое не в силах заменить ни одна самая замисловатая головоломка или даже компьютерная программа. Читать или не читать – индивидуальный выбор каждого...

Даниил ПЕЧЕНКО, магистрант кафедры литературы и межкультурных коммуникаций.



Знайте! Это лауреат Нобелевской премии писатель Светлана Алексиевич

Человек без родины – нищий человек

Якуб Колас

Родина, Отчизна, Родной край, Край отцов и Отечество... На первый взгляд может показаться, что перед вами обычный ряд синонимов. Но так ли это? Просто задумайтесь...

Родина – такое привычное, но трепетное слово. Каждый из нас знает его еще с самого детства. Для кого-то это может быть огромный город или, наоборот, маленькая деревушка. Скромный домик или роскошная квартира. Это абсолютно не имеет значения.

У всех людей есть то самое родное место, где сердце начинает биться чаще, воспоминания вновь просыпаются и душа радуется. Частичкой моего сердца, конечно же, является Могилев. Многим может показаться, что мое родное местечко ничем не отличается от других областных центров страны. Некоторые даже считают, что в Могилеве не так красиво и уютно, как в столице.

Однако именно здесь я родилась, сделала свои первые шаги, научилась произносить слова. Детский садик, первый класс, банты, слезы радости моих родителей – все это связано у меня с Могилевом. Школа, друзья, первые мечты и цели... Выпускной и поступление в университет... Все это произошло именно в моем родном городе.

Бесконечно можно говорить о воспоминаниях, которые подарил мне Могилев. Однако своей малой Родиной я, все же, считаю не просто город. Огромное значение для меня имеет улица, на которой проходит моя жизнь. И это – бульвар Непокоренных. Одно название заставляет задуматься... Вы слышали о таком? Да, он не находится в самом центре города, рядом с ним нет озер и лесов, здесь не так много магази-

нов, но мой бульвар – частичка меня.

Навсегда в моей памяти останется дворик, в котором я все свое детство проводила с друзьями. Качели, подарившие мне пару шрамов, но которые я любила всей душой. Магазины, в которых на свои первые деньги я покупала сладости.

Неподалеку от моего дома располагается бухта Днепра, где так приятно летом наслаждаться теплыми лучами солнца или же, наоборот, укрыться в теньке, глядя на прекрасный пейзаж реки и зелени вокруг.

Именно на моем бульваре находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне – Братская могила. Каждый год я прихожу туда на праздник Победы и мысленно благодарю каждого воина за мир, в котором живу сейчас. Также здесь можно встретить известного всем Ледовый Дворец и Парк аттракционов. А через дорогу находится прекрасная Троицкая набережная, где мне так нравится прогуливаться под легким бризом и пение птиц, кормить уток.

Но больше всего я обожаю вид из своего окна. Да, там нет голубого моря или огромных небоскребов, но каждый закат – нечто волшебное для меня. Как же удивительно наблюдать за медленным приходом ночи на нашем небе. Нигде меня так не завораживает закат, как на моем бульваре, в моем родном местечке. В такие моменты эмоции переполняют и я не могу сдержаться, чтобы не взять в руки фотоаппарат.

Бесконечно много можно говорить о моей малой родине, о том месте, где я стала той, кем являюсь сейчас. Несчитанное количество слов благодарности возникает у меня в голове каждый раз, когда я думаю о родном доме. «Хотела бы ты уехать из Могилева?» – часто задают такой вопрос друзья. И мой ответ очевиден: «Конечно же нет!» Я никогда не смогу променять частичку себя на что-то чужое. И каждый день я благодарю судьбу за то, что могу наслаждаться самым дорогим – моей Родиной.

Ксения МАРТУСЕВИЧ,
студентка I курса
специальности
«Журналистика»
(Печатные СМИ).



Закат над Днепром

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Конкурс ораторского мастерства прошел в МГУ имени А. А. Кулешова 16 апреля и привлек к выступлению студентов разных специальностей. Все их высказывания были связаны с одной общей темой – малая родина. Мероприятие проходило в рамках недели кафедры иностранных языков.

My little homeland

Организатором англоязычного мероприятия выступила Елена Геннадьевна Вераксо, старший преподаватель кафедры иностранных языков. Главным правилом для ораторов являлось устное выступление на английском языке длительностью не более пяти минут. За нарушение регламента конкурса организаторы снимали баллы.

Комиссию жюри возглавили преподаватели кафедры иностранных языков и студенты факультета. Главные критерии оценки – правильная речь и навык публичного выступления. Каждый из членов жюри мог задать уточняющие вопросы по окончании высказывания.

В конце соревнования из 12 человек жюри выбрало победителей конкурса. Первое место заняли Михаил Шавров (ФЭИП) и Даниил Печенко (магистратура ИФФ). Кристина Асмоловская взяла второе место, а специальный приз зрительских симпатий от членов жюри получила Тылла Ишанкульева (ФМИЕ). Участники, не вошедшие в тройку лидеров, получили поощрительные призы – научные журналы на английском языке.

Кирилл НИКИТИН,
студент I курса специальности «Журналистика»
(Печатные СМИ).



Meine kleine Heimat



Ежегодный конкурс ораторов привлек и знатоков немецкого языка.

В начале мероприятия перед участниками выступила преподаватель кафедры иностранных языков Татьяна Михайловна Рыжанкова, пожелав удачи и успехов юным ораторам.

В поединке приняло участие 7 студентов со всех факультетов вуза. От каждого участника требовалось подготовить небольшой рассказ о своей малой родине на немецком языке.

Выступления юных ораторов оценивало компетентное жюри в составе Елены Адяновой, Елены Кузиновой и Кристины Гапонцовой – студентов 4 курса факультета иностранных языков. У них и была самая трудная задача – решить, кто же из ораторов был лучшим.

По итогам конкурса определился победитель и призеры. Ребята, занявшие первые три места, получили дипломы. Всем остальным участникам подарили небольшие призы в виде блокнотов. Самым лучшим оратором была признана студентка факультета педагогики и психологии детства – Ангелина Куликова. Она рассказала, что получила незабываемые впечатления. «Победа стала для меня большой неожиданностью», – отметила девушка, которая учится на специальности вовсе не лингвистического профиля. Ангелина пообещала интенсивнее изучать немецкий язык и в следующем году снова побороться за первое место.

Владимир ЖИЛЕНКОВ,
студент I курса специальности «Журналистика»
(Печатные СМИ). Фото К. Никитина.

Победа в Республиканской универсиаде

Команда МГУ имени А. А. Кулешова заняла первое место в финальных соревнованиях Республиканской универсиады по легкой атлетике кроссу. Соревнования проходили 23 апреля в г. Бресте, в них приняли участие более 300 студентов из 31 вуза Республики Беларусь.

В личном зачете наилучшие результаты показали наши студенты: Илона Иванова на дистанции 1000 м, Татьяна Шабанова на дистанции 2000 м, Нина Савина на дистанции

3000 м, Вячеслав Скудный на дистанции 5000 м. Помимо этого на дистанции 1000 м бронзовым призером стала Анастасия Котейко; серебряным призером на дистанции

2000 м – Дарья Солодка и бронзовым призером на дистанции 3000 м – Егор Данилов.

Тренеры команды – доценты кафедры спортивных и медико-биологических дисциплин Леонид Михайлович Гейченко и Виктор Герасимович Иванов.

От души поздравляем победителей!

Наш кор.

Мастер, глубоко знающий и любящий свое дело...

Не так давно наш университет отметил 105-летний юбилей. Если бы мы стали рассказывать историю университета в лицах, то одну из глав следовало бы посвятить Маргарите Алексеевне Бесовой. 37 лет в одном учебном заведении – такой педагогический стаж говорит о многом.



М.А. Бесова

Наша героиня родилась 24 апреля 1939 года в городе Владимире. Во время войны она лишилась родителей и воспитывалась в детском доме. Благодаря хорошей учебе после 7 класса Маргарита Алексеевна поступила в Ленинградское педагогическое училище. Получив диплом учителя начальных классов, она с группой коллег отправилась на работу в Алтайский край. До места распределения еще недавние учащиеся ехали на поезде 4 дня (сегодняшнего студента такая перспектива наверняка бы испугала). Маргарита Алексеевна как человек творческий и активный с первых дней окупилась в работу. Три года, которые необходимо было отработать после училища, были для нее одними из самых светлых и радостных в жизни.

Затем обучение в Ленинградском государственном инсти-

туте имени А.И. Герцена. Маргарита Алексеевна с большой теплотой вспоминает эти годы и встречу с известным педагогом-ученым Игорем Петровичем Ивановым, который давал им не только знания, но и личным примером повышал престиж профессии учителя.

Окончив институт, Маргарита Алексеевна работала в школах Нижнего Тагила, Тольятти, Режа. На основе десятилетней работы в начальной школе в 1974 году М.А. Бесова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Воспитание младших школьников в процессе коллективной организаторской деятельности». С 1976 г. началась трудовая деятельность Маргариты Алексеевны в качестве преподавателя Могилевского педагогического института.

За время работы в институте, а потом университете, Маргаритой Алексеевной написано около 20 книг по работе с младшими школьниками и студентами. Среди них – пособия «Воспитательная работа в начальной школе: теория, методика, технология», «Теория, методика воспитания и обучения младших школьников», «Воспитываем патриотов», «Познавательные игры младших школьни-

ков: методика, технология и практика», «Информационные часы в начальной школе» и др. Разработки М.А. Бесовой известны и востребованы педагогами как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который честно исполняет свое дело, знает, чему учить, и в совершенстве владеет всеми секретами своей профессии». Маргарита Алексеевна относится к числу таких педагогов. Обладая огромным преподавательским опытом, творческим отношением к процессу обучения, честностью и ответственностью, активной жизненной позицией, она является примером и авторитетом, достойным подражания и уважения преподавателей и студентов.

Мы от всей души поздравляем Педагога, скромную труженицу, творческую личность с почтенным юбилеем!

С уважением
Т.П. ЧИКИДИНА
от имени учеников и коллег.



М.А. Бесова в кругу студентов

СВЕТ ОБРАЗНОГО СЛОВА

21 марта, во Всемирный день поэзии, в литературно-художественном салоне состоялась встреча с Натальей Александровной Михальчук – поэтессой, членом Союза писателей Беларуси, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры общего и славянского языкознания.

Творческая встреча стала для гостей настоящим праздником. Стихи звучали в исполнении автора, особенно тронули сердца слушателей произведения, посвященные дочери Натальи Александровны, ее маме, любовная лирика.

Вдохновенно исполнили стихи Натальи Александровны студенты, а также, что стало приятным сюрпризом для всех, ее коллеги: В.В. Ясев, проректор по воспитательной работе, Т.В. Мосейчук, заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, М.И. Чмарова, доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, руководитель литературного салона и организатор вечера. Присутствующие отметили глубину поэтических текстов Н. Михальчук, их неповторимую образность и душевность.

Наталья Александровна рассказала о большом влиянии, оказанном на нее мамой – Тамарой Григорьевной Михальчук. С подачи матери, тоже поэтессы, кандидата филологических наук, человека незаурядного, уже в школьные годы она знала и читала наизусть сборники Б. Окуджавы, В. Тушновой, М. Цветаевой. Однако любимыми поэтами на всю жизнь остались А. Блок и В. Ходасевич.

С благодарностью вспоминала Наталья Александровна самобытных и талантливых художников слова, с которыми свела ее судьба и которые помогли усовершенствовать ее поэтическую технику, найти



В.В. Ясев читает стихи Н. А. Михальчук

свой «голос», – моголевского поэта И.Е. Пехтерева, русского поэта Леонида Сидорова.

Наталья Александровна напомнила студентам о том, что им дарована «охранная грамота» – поэтические способности, любовь к слову. Именно они для творческой натуры – спасительный родник, к которому можно вновь и вновь приходить в «лихую годину» жизни. «Литературное творчество замыкает человека в благословенном одиночестве, особом пространстве, удаленном от тревог и суеты мира, – поделилась поэтесса. – Это не только крест, но и защита».

По словам Н.А. Михальчук, наука и художественное творчество могут сосуществовать в жизни: как для науки, так и для поэзии нужно вдохновение. Она призвала молодых творить и быть искренними в каждом слове.

Участники вечера выразили свою признательность Наталье Михальчук за создание лирического настроения, надежду, любовь и доброту, которые дарит ее творчество.

Светлана КАЗЕКО.

«Один хороший указатель... ценнее тысячи томов»
Д.С. Лихачев

Библиографические указатели как показатель развития научно-педагогической деятельности университета

В числе приоритетных направлений работы современной библиотеки университета – издание цикла библиографических указателей, посвященных ученым учебного заведения, людям, внесшим вклад в развитие его педагогической мысли.

Основная цель этих изданий – упорядочить информацию библиографического характера и продемонстрировать направления научной деятельности профессорско-преподавательского состава университета, сохранить научное наследие ученых. Каждый новый библиографический указатель – это краткая биография, основные итоги научной, научно-педагогической и общественной деятельности ученого.

В процессе подготовки указателя сотрудниками библиотеки прорабатываются традиционные и электронные каталоги фондов библиотеки университета и крупных библиотек республики; работа ведется в тесном контакте с самими учеными. Перед составителем стоит важная задача: собрать воедино большой материал и представить творчество ученого во всей его многогранности.

Чаще всего в библиографическом указателе выделяются следующие разделы: биографический очерк, библиографическая справка, основные даты жизни и деятельности, список произведений автора, литература о его жизни и деятельности.

Печатные труды размещаются в разделах по видам изданий в хронологическом порядке в соответствии с годами их опубликования. Для удобства использования в пределах одного года список научных работ представляется в алфавитном порядке.

Традиционно в год сотрудниками библиотеки готовится 4–5 библио-

графических указателей. Как правило, они могут быть приурочены к юбилейной дате педагога. При этом сохраняется основной принцип отбора, а именно: значимость вклада человека в научную и учебно-педагогическую деятельность.

Электронные аналоги полных текстов указателей размещаются на web-сайте библиотеки в электронном архиве (<http://libr.msu.by/handle/123456789/8769>). Для научного, педагогического сообщества доступ к полнотекстовым электронным материалам – это возможность получить информацию о том, кто работает в той или иной области, каких успехов достигли коллеги, возможность найти потенциальных соавторов; интегрировать труды ученых университета в мировое информационное пространство. Для обучающихся персональные библиографические указатели выступают в качестве информационной поддержки научно-образовательной деятельности.

Библиографические указатели хранятся в библиотеке, экспонируются в рамках проведения выставок работ профессорско-преподавательского университета и рассчитаны на научную общественность, преподавателей, студентов и всех, кто интересуется проблемами, рассматриваемыми тем или иным ученым университета.

Е.Н. АСТАПОВА,
заведующий библиотекой.

Профилактика нарушений законодательства

В МГУ имени А.А. Кулешова проводится целенаправленная работа по взаимодействию с органами правопорядка по профилактике нарушений законодательства Республики Беларусь среди студентов из числа иностранных граждан. Особая роль в данной работе принадлежит ОГиМ Ленинского РОВД г. Могилева и Управлению по гражданству и миграции УВД Могилевского областного исполнительного комитета.



Старший инспектор ОГиМ Т.Г. Волкова

В университете был разработан и согласован в установленном порядке «План взаимодействия с органами исполнительной власти, правопорядка, здравоохранения, общественными объединениями, представителями посольств, местного самоуправления, совета землячества вуза по вопросам правовой информированности и профилактической работы среди иностранных граждан на 2016–2020 годы». В рамках реализации Плана регулярно проводятся встречи с представителями Управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома и отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД г. Могилева. Студенты, имеющие склонность к прогулам учебных занятий, а также к нарушению правил проживания в общежитиях университета, направляются для профилактических бесед в ОГиМ Ленинского РОВД г. Могилева. В 2018 году проводились регулярные собрания студентов из числа иностранных граждан, обучающихся в университете, в том числе с участием представительств силовых ведомств:

– 01.02.2018 г. в рамках собрания перед студентами выступили заместитель начальника отдела по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства Н.М. Никитенко и старший инспектор управления по гражданству и миграции Т.Г. Волкова;

– 06.10.2018 г. перед студентами выступила старший инспектор управления по гражданству и миграции Т.Г. Волкова с целью разъяснения требований Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», «О Государственной границе Республики Беларусь», «О визовых правилах Республики Беларусь», Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Беларусь;

– 21.12.2018 г. Т.Г. Волковой студентам были дополнительно разъяснены основные требования миграционного законодательства Республики Беларусь;

– 11.01.2019 г. состоялось собрание слушателей и студентов 1–2 курсов из числа иностранных граждан, обучающихся в университете, на котором были дополнительно разъяснены основные требования законодательства Республики Беларусь. Собрание было проведено совместно с представителями УГиМ УВД Могилевского областного исполнительного комитета (старший инспектор УГиМ О.А. Чумакова) и ОГиМ Ленинского РОВД г. Могилева (старший инспектор ОГиМ Т.Г. Волкова).

– 26.03.2019 г. Т.Г. Волковой студентам были дополнительно разъяснены основные требования миграционного законодательства Республики Беларусь, они были также предупреждены об ответственности за нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

Также с целью реализации Комплекса мер по совершенствованию работы с иностранными гражданами в университете разработан и утвержден «План мероприятий учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» по адаптации студентов из числа иностранных граждан к условиям обучения в университете на 2016–2020 годы». В рамках реализации Плана проводятся семинары и совещания с заместителями деканов по воспитательной и идеологической работе, кураторами, воспитателями и другими работниками общежитий по вопросам специфики организации работы с иностранными студентами.

Дополнительно ежегодно организовывается праздничное мероприятие «Туркмены приглашают друзей», посвященное Дню независимости Туркменистана. Студенты из числа иностранных граждан регулярно участвуют в Республиканском конкурсе творчества иностранных студентов «F. Art.by», Республиканском фестивале иностранных студентов «Дружба народов». Мероприятия (вечера отдыха, концертные программы, информационные акции и др.), направленные на ознакомление с традициями, культурой стран, из которых студенты прибывают на обучение, регулярно проводятся на каждом факультете университета.

С.Н. МАЧЕКИН,
начальник отдела международных связей.